

МІНІСТЭРСТВА АДУКАЦЫІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

Установа адукацыі
«Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя А.А. Куляшова»

Гісторыка-філалагічны факультэт

Кафедра агульнага і славянскага мовазнаўства



ПРАГРАМА

МІЖНАРОДНАЙ НАВУКОВА-ПРАКТЫЧНАЙ КАНФЕРЭНЦЫІ

«КУЛЯШОЎСКІЯ ЧЫТАННІ»

18–19 красавіка 2019 г.

МАГІЛЁЎ, 2019

ПАРАДАК РАБОТЫ КАНФЕРЭНЦЫ

18 красавіка 2019 г.

8.00 – 10.00	Рэгістрацыя ўдзельнікаў канферэнцыі (фае галоўнага корпуса ўніверсітэта, вул. Касманаўтаў, 1)
10.00 – 10.15	Адкрыццё канферэнцыі (канферэнц-зала, аўд. 115)
10.15 – 12.30	Пленарнае пасяджэнне (канферэнц-зала, аўд. 115)
12.30 – 13.00	Канцэрт (канферэнц-зала, аўд. 115)
13.00 – 14.00	Абед
14.00 – 15.00	Экскурсія па ўніверсітэце: Зала славы ўніверсітэта, Этнаграфічная скарбніца (збор у фае галоўнага корпуса ўніверсітэта, вул. Касманаўтаў, 1)
15.00 – 18.00	Секцыйныя пасяджэнні

19 красавіка 2019 г.

10.00 – 11.00	Падвядзенне вынікаў секцыйных пасяджэнняў (аўд. 350)
11.30 – 14.00	Экскурсія па Магілёве (збор – аўд. 350)

Рэгламент выступленняў:

да 20 хвілін	Даклады на пленарным пасяджэнні
да 10 хвілін	Даклады на секцыйных пасяджэннях
да 5 хвілін	Выступленні

18 красавіка 2019 г.
(канферэнц-зала, аўд. 115)

10.00 – АДКРЫЦЦЁ КАНФЕРЭНЦЫІ

Прывітанне і ўступнае слова

Дук Дзяніс Уладзіміравіч, рэктар установы адукацыі «Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя А.А. Куляшова», доктар гістарычных навук, прафесар

ПЛЕНАРНАЕ ПАСЯДЖЭННЕ

(канферэнц-зала, аўд. 115)

1. Творчество А. Кулешова и феномен культурной памяти

Аленькова Юлия Васильевна, заведующий кафедрой гражданского и хозяйственного права учреждения образования «Могилёвский государственный университет имени А.А. Кулешова», кандидат культурологии, доцент (Беларусь)

2. Літаратурная рэмінісцэнцыя як мастацкі прыныцып у паэме

Аркадзя Куляшова «Варшаўскі шлях»

Клімуць Яраслаў Іванавіч, установа адукацыі «Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя А.А. Куляшова», кандыдат філалагічных навук, дацэнт (Беларусь)

3. Транскоммуникация как следствие транскультуральности

Килевая Людмила Тимофеевна, профессор Лингвистическо-технического университета в Свече (Польша), доктор филологических наук (хабилитированный доктор гуманитарных наук), профессор
Стэрналь Эльжбета, ректор Лингвистическо-технического университета в Свече, доктор гуманитарных наук (Польша)

4. Жанровая организация интернет-дискурса

Василенко Екатерина Николаевна, докторант кафедры теоретического и славянского языкознания Белорусского государственного университета, кандидат филологических наук, доцент (Беларусь)

5. Прафесар В.І. Рагаўцоў – чалавек, паэт, даследчык

Арцямёнак Генадзь Антонавіч, загадчык кафедры беларускага мовазнаўства ўстановы адукацыі «Віцебскі дзяржаўны ўніверсітэт імя П.М. Машэрава», кандыдат філалагічных навук, дацэнт (Беларусь)

СЕКЦЫЙНЫЯ ПАСЯДЖЭННІ

Секцыя № 1 (аўд. 348)

ТВОРЧАЯ СПАДЧЫНА А. КУЛЯШОВА. МАЛАЯ РАДЗІМА ПРАЗ ПРЫЗМУ НАВУКІ. ІМЁНЫ НАШЫХ ЗЕМЛЯКОЎ У ГІСТОРЫІ І КУЛЬТУРЫ

Кіраўнікі:

Шахназарян Наринэ Мартиросовна, доцент кафедры зарубежной литературы Белорусского государственного университета, кандидат филологических наук, доцент

Ладутько Марина Владимировна, доцент кафедры общего и славянского языкознания УО «Могилёвский государственный университет имени А.А. Кулешова», кандидат филологических наук, доцент

1. Тэматычная разнастайнасць творчай спадчыны А. Куляшова

Алянюк Галіна Анатольеўна, намеснік дырэктара ДУА «Сярэдняя школа № 1 г. Бялынічы імя М.І. Пашкоўскага»

2. Семантычныя лакуны як следствіе разліччя карцін міра белоруса і рускага ў языковай структуры пераводаў произведений А.А. Кулешова

Ладутько Марина Владимировна, доцент кафедры общего и славянского языкознания УО «Могилёвский государственный университет имени А.А. Кулешова», кандидат филологических наук, доцент

3. Адметнасці ўспрымання творчасці А. Куляшова ў Балгарыі

Самахвал Сяргей Іванавіч, старшы выкладчык кафедры тэорыі і літаратуры Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта

4. Арганізацыя даследчай дзейнасці школьнікаў па вывучэнні біяграфіі Аркадзя Куляшова: метадычны аспект

Мірошнікава Таццяна Уладзіміраўна, настаўнік беларускай мовы і літаратуры вышэйшай катэгорыі ДУА «Сярэдняя школа № 2 г. п. Хоцімска»

5. Арганізацыя даследчай дзейнасці школьнікаў па вывучэнні мянушак: метадычны аспект

Тарасюк Анастасія Мікалаеўна, настаўнік беларускай мовы і літаратуры першай катэгорыі ДУА «Сярэдняя школа № 2 г. п. Хоцімска»

6. Фарміраванне нацыянальнай самасвядомасці праз дзейнасць літаратурна-краязнаўчага музея «Спадчына»

Клопава Данута Вацлаваўна, настаўнік беларускай мовы і літаратуры вышэйшай катэгорыі ДУА «Сярэдняя школа №1 г. Бялынічы імя М.І. Пашкоўскага»

7. Формирование чувства патриотизма посредством краеведческой деятельности учащихся (на примере исследовательской работы «Моя земля. Мои земляки. История исчезнувшей деревни Загрошевьё»)

Лычковская Оксана Владимировна, учитель русского языка и литературы высшей категории ГУО «Средняя школа №1 г. Бельнички имени Н.И. Пашковского»

Романович Виктория Вячеславовна, учитель русского языка и литературы высшей категории ГУО «Средняя школа №1 г. Бельнички имени Н.И. Пашковского»

8. Заазерскі комплекс: на шляху да дэміфалагізацыі

Супіталёў Андрэй Барысавіч, настаўнік гісторыі ДУА «Галоўчынская сярэдняя школа»

9. Свіслач – гісторыка-культурны цэнтр Беларусі

Сакава Ніна Леанідаўна, выхавальнік Дзіцячага санаторыя «Свіслач»

10.Зарэчны Шклоў (Погляд у мінулае)

Грудзіна Аляксандр Пятровіч, член ГА «Таварыства беларускай мовы імя Францыска Скарыны»

11.Быхаўскі кляштар рэгулярных латэранскіх канонікаў і ягоныя ўладанні

Прасаловіч Анатоль Вадзімавіч, перакладчык, магістр філалагічных навук

12.Гісторыя і тапаніміка вёскі Чырвоная Буда Крычаўскага раёна

Крыжэвіч Сяргей, настаўнік гісторыі ДУА «Будзянская сярэдняя школа» Крычаўскага раёна

Крыжэвіч Аляксандр, старшы навуковы супрацоўнік Дзяржаўнага літаратурна-мемарыяльнага музея Якуба Коласа

13. Мотив возвращения на «малую родину» в лирике английских романтиков

Шахназарян Наринэ Мартиросовна, доцент кафедры зарубежной литературы Белорусского государственного университета, кандидат филологических наук, доцент

14. Малая родина в зеркале «write history»: случай Зинаиды Сергейчик

Ковалёва Римма Модестовна, ведущий научный сотрудник Учебно-научной лаборатории белорусского фольклора Белорусского государственного университета, кандидат филологических наук, доцент

Лукьянова Татьяна Валерьевна, доцент кафедры теории литературы Белорусского государственного университета, кандидат филологических наук

15. Использование краеведческих материалов на уроках русского языка для развития лингвокультурологической компетенции учащихся

Дубовская Инга Васильевна, учитель русского языка и литературы высшей квалификационной категории ГУО «Средняя школа № 16 г. Пинска»

16. Беларускі мовазнавец Віктар Баркоўскі ў дакументах Дзяржаўнага архіва Магілёўскай вобласці

Дзьвечкоў Алег Уладзіміравіч, старшыня ГА «Таварыства беларускай мовы імя Францыска Скарыны»

17. Перапіска Яўгеніі Янішчыц

Аўсяннікава Тамара Пятроўна, педагог дадатковай адукацыі вышэйшай катэгорыі, кіраўнік літаратурнага клуба «Святліца» ДУДА «ЦТДМ “Агат” г. Магілёва»

18. Пётр Антонович Борейша – один из создателей Петербургского морского канала

Салищев Михаил Александрович, исследователь, кандидат исторических наук (Россия, Санкт-Петербург)

Секцыя № 2 (аўд. 353)
**МОВА І СТЫЛЬ ПІСЬМЕННІКА І ІНТЭРПРЭТАЦЫЯ
МАСТАЦКАГА ТВОРА
(ПАМЯЦІ ПРАФЕСАРА В.І. РАГАЎЦОВА)**

Кіраўнікі:

Шаршнёва Вольга Мікалаеўна, дацэнт кафедры агульнага і славянскага мовазнаўства УА «Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя А.А. Куляшова», кандыдат філалагічных навук, дацэнт

Клімуць Яраслаў Іванавіч, УА «Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя А.А. Куляшова», кандыдат філалагічных навук, дацэнт

1. Васіль Рагаўцоў – навуковец, паэт, чалавек

Клімуць Яраслаў Іванавіч, УА «Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя А.А. Куляшова», кандыдат філалагічных навук, дацэнт

2. Праблема індыўдуальнага стылю пісьменніка ў лінгвістычнай літаратуры

Шаршнёва Вольга Мікалаеўна, дацэнт кафедры агульнага і славянскага мовазнаўства УА «Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя А.А. Куляшова», кандыдат філалагічных навук, дацэнт

3. Стылістычнае выкарыстанне антонімаў у паэзіі Алеся Разанава

Асіпчук Аксана Мікалаеўна, старшы выкладчык кафедры беларускай і замежных моў УА «Гродзенскі дзяржаўны аграрны ўніверсітэт»

4. Антропонимы в поэтических текстах К. Михеева

Болтовская Елена Александровна, доцент кафедры общего и славянского языкознания УО «Могилёвский государственный университет имени А.А. Кулешова», кандидат филологических наук, доцент

Муравская Ольга Витальевна, студент 4 курса специальности «Русский язык и литература» УО «Могилёвский государственный университет имени А.А. Кулешова»

5. Злучнікавая сувязь як сродак сувязі парэнтэтычных канструкцый з асноўным зместам сказа ў мастацкіх творах У. Караткевіча

Заблоцкая Юлія Станіславаўна, аспірант кафедры агульнага і славянскага мовазнаўства УА «Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя А.А. Куляшова», магістр філалагічных навук

6. Сінанімічныя фразеалагізмы ў творах А. Макаёнка

Казімірская Таццяна Анатольеўна, старшы выкладчык кафедры агульнага і славянскага мовазнаўства УА «Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя А.А. Куляшова»

**7. Трансфармацыя фразеалагічных адзінак у аповесці У. Караткевіча
«Дзікае паляванне караля Стаха»**

Карнеева Вольга Ігараўна, метадыст II катэгорыі УА «Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт харчавання», аспірант кафедры агульнага і славянскага мовазнаўства УА «Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя А.А. Куляшова», магістр філалагічных навук

**8. Методические и филологические аспекты интерпретации
художественного текста**

Кудина Наталья Леоновна, старший преподаватель УО «Белорусский государственный медицинский университет»

**9. Своеобразие языковой личности И. Бродского как представителя
элитарного типа речевой культуры (на материале интервью с
поэтом)**

Михальчук Наталья Александровна, доцент кафедры общего и славянского языкознания УО «Могилёвский государственный университет имени А.А. Кулешова», кандидат филологических наук

10. Лексічныя асаблівасці лістоў Філона Кміты-Чарнабыльскага

Руклянскі Дзмітрый Аляксандравіч, аспірант кафедры агульнага і славянскага мовазнаўства УА «Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя А.А. Куляшова», магістр філалагічных навук

**11. Рэмаркі ў дыялагічных канструкцыях пенталогіі І. Шамякіна
«Трывожнае шчасце»**

Ячмянёва Ірына Мікалаеўна, дацэнт кафедры агульнага і славянскага мовазнаўства УА «Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя А.А. Куляшова», кандыдат філалагічных навук, дацэнт

Кажурына Таццяна Анатольеўна, дацэнт кафедры агульнага і славянскага мовазнаўства УА «Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя А.А. Куляшова», кандыдат філалагічных навук, дацэнт

Секцыя № 3 (аўд. 249)
АКТУАЛЬНЫЯ ПЫТАННІ МОВАЗНАЎСТВА

Кіраўнікі:

Дамінікава Святлана Фёдараўна, дацэнт кафедры замежных моў УА «Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя А.А. Куляшова», кандыдат філалагічных навук, дацэнт

Сытько Анна Васильевна, заведующий кафедрой фонетики и грамматики немецкого языка УО «Минский государственный лингвистический университет», кандидат филологических наук, доцент

1. Структурна-сінтаксічныя мадыфікацыі ў сучасным мовазнаўстве: кірункі даследавання

Чайка Наталля Уладзіміраўна, прафесар кафедры мовазнаўства і лінгвадыдактыкі УА «Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя Максіма Танка», доктар філалагічных навук, дацэнт

2. Камунікатыўна-прагматычны патэнцыял крылатых слоў лацінскага паходжання ў розных тыпах дыскурсу

Дамінікава Святлана Фёдараўна, дацэнт кафедры замежных моў УА «Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя А.А. Куляшова», кандыдат філалагічных навук, дацэнт

3. Эматыўны аспект вывучэння сінтаксісу

Доўгаль Алеся Валер'еўна, дацэнт кафедры тэарэтычнай і прыкладной лінгвістыкі УА «Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя А.А. Куляшова», кандыдат філалагічных навук, дацэнт

4. Языковые особенности наименований бонстиков

Жарикова Дарья Анатольевна, учитель русского языка и литературы ГУО «Средняя школа № 19 г. Могилёва»

5. Мікраполе «Найменні фаўны» пры разглядзе спалучальнасці моўнай адзінкі ў лексіка-семантычным аспекце

Карнеенка Наталля Рыгораўна, магістрант кафедры агульнага і славянскага мовазнаўства УА «Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя А.А. Куляшова»

6. Специфика эргонимов сетевой торговли коммерческих фирм

Лапицкая Ирина Николаевна, доцент кафедры общего и славянского языкознания УО «Могилёвский государственный университет имени А.А. Кулешова», кандидат филологических наук, доцент

Шаповалова Людмила Ивановна, доцент кафедры начального образования и лингводидактики УО «Могилёвский государственный университет имени А.А. Кулешова», кандидат филологических наук, доцент

7. Спецыфіка вершаванага перакладу з французскай мовы на беларускую

Маргунова Вікторыя Генадзеўна, аспірант УА «Беларускі дзяржаўны педагогічны ўніверсітэт імя Максіма Танка»

8. Білінгвізм у мастацкай літаратуры

Мітраховіч Дзіна Анатолеўна, магістрант кафедры агульнага і славянскага мовазнаўства УА «Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя А.А. Куляшова»

9. Категорія прастранственнага тэкста: інварыянты і варыянты

Печко Дарыя Михайловна, педагог дадатковага адукацыі ГУО «Многпрофільны цэнтр дзяцей і моладзі г. Брэста»

10. Семантыка «устранёнага» суб'екта ў деантычных высказваннях у публічнай палітычнай мове (на матэрыяле рускага і нямецкага мов)

Сыцько Анна Васільевна, заведучы кафедры фонетыкі і граматыкі нямецкага мовы УО «Мінскі дзяржаўны лінгвістычны ўніверсітэт», кандыдат філалагічных навук, дацэнт

11. Крытэрыі выдзялення неафразамаў

Столярова Анастасія Николаевна, аспірант кафедры беларускай і рускай філалогіі УО «Мозырскі дзяржаўны педагогічны ўніверсітэт імя І.П. Шамякіна»

12. Прыназоўнікавы канструкцыі ў сістэме беларускіх прэсонамаў

Сімановіч Вікторыя Міхайлаўна, выкладчык кафедры мовазнаўства і лінгвадыдактыкі УА «Беларускі дзяржаўны педагогічны ўніверсітэт імя Максіма Танка»

13. Структурна-граматычныя асаблівасці лагапедычнай тэрміналогіі

Шубадзева Ала Міхайлаўна, дацэнт кафедры агульнага і славянскага мовазнаўства УА «Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя А.А. Куляшова», кандыдат філалагічных навук, дацэнт

Секцыя № 4 (аўд. 411)
МОВА, ГІСТОРЫЯ, КУЛЬТУРА

Кіраўнікі:

Доўнар Аляксандр Барысавіч, загадчык аддзела крыніцазнаўства і археаграфіі Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, кандыдат гістарычных навук

Мельнікова Алеся Сергеевна, заведуючай кафедры історыі Беларусі і восточных славян УО «Могилёвский государственный университет имени А.А. Кулешова», кандидат исторических наук, доцент

1. Роля беларускіх народных традыцый, абрадаў і звычаяў у сучасным грамадстве ва ўмовах глабалізацыі

Кроцікава Марыя Валер'еўна, магістрант кафедры гісторыі Беларусі УА «Віцебскі дзяржаўны ўніверсітэт імя П.М. Машэрава»

2. Прыродна-геаграфічныя ўмовы Беларусі ў нацыянальна-культурнай семантыцы фразеалагізмаў

Пятрова Надзея Пятроўна, старшы выкладчык кафедры замежных моў УА «Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя А.А. Куляшова»

3. Намінацыі з кампанентам «дуб» у святле традыцыйнай культуры беларусаў і палякаў (на матэрыяле слоўніка «Славянские древности»)

Буйко Цімур Сяргеевіч, выкладчык кафедры беларускай мовы і літаратуры УА «Мінскі дзяржаўны лінгвістычны ўніверсітэт», аспірант ДНУ «Інстытут даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры» Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі

4. Лексика свадэбнага обряда в Словаре могилёвско-смоленских пограничных говоров

Воробьёва Татьяна Станиславовна, старший преподаватель кафедры общего и славянского языкознания УО «Могилёвский государственный университет имени А.А. Кулешова»

5. Концепция мировых держав древности во «Всеобщей истории» Полибия

Гур Артём Николаевич, учитель истории ГУО «Средняя школа № 104 имени Р.Н. Мачульского г. Минска», аспирант исторического факультета Белорусского государственного университета

6. Сфера труда в печати БССР 1920-х гг. (на материалах журналов «Советское строительство» и «Профессиональное движение Белоруссии»)

Дерюжин Роман Викторович, аспирант факультета журналистики Белорусского государственного университета, магистр филологических наук

7. Признание шляхецтва прадстаўнікоў гарадскога самакіравання Магілёва ў 1777 г.

Доўнар Аляксандр Барысавіч, загадчык аддзела крыніцазнаўства і археаграфіі Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, кандыдат гістарычных навук

8. Працэс рэакупацыі Северскага ваяводства ў польскамоўных документах першай паловы XVII стагоддзя

Еўмянькоў Віталь Іванавіч, дацэнт кафедры літаратуры і міжкультурных камунікацый УА «Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя А.А. Куляшова», кандыдат філалагічных навук, дацэнт

9. Интермедиаальные связи дискурса киноискусства и художественного текста

Жишкевич Алёна Игоревна, преподаватель кафедры языкознания и лингводидактики УО «Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка», кандидат филологических наук

10. Творы Якуба Коласа і Максіма Танка як сродак фарміравання этнапедагагічнай культуры чытача

Лугоўскі Аляксандр Іванавіч, дацэнт кафедры беларускай і замежнай літаратуры УА «Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя Максіма Танка», кандыдат педагагічных навук, дацэнт

11. Чистота и нечистота в древнерусской культуре XI–XIII вв.: миф, книжность, идентичность

Лушников Александр Александрович, докторант кафедры истории России, краеведения, методики преподавания истории ФГПОУ ВО «Пензенский государственный университет», кандидат исторических наук (Россия, Пенза)

12. Аграрный вопрос в программе умеренных неонародников (1906–1917 гг.)

Мельникова Алеся Сергеевна, заведующий кафедрой истории Беларуси и восточных славян УО «Могилёвский государственный университет имени А.А. Кулешова», кандидат исторических наук, доцент

13. Фразеологизация невербального компонента коммуникации славянских обрядов

Мосейчук Татьяна Викторовна, заведующий кафедрой общего и славянского языкознания УО «Могилёвский государственный университет имени А.А. Кулешова», кандидат филологических наук

14. Рэгіянальныя асаблівасці еўрапейскіх баладаў пра птушак

Папакуль Яўген Аляксандравіч, дацэнт кафедры сусветнай літаратуры і замежных моў УО «Полацкі дзяржаўны ўніверсітэт», кандыдат філалагічных навук

15. Вывучэнне творчасці Міхася Стральцова ў школе: культуралагічны аспект

Пучынская Таццяна Міхайлаўна, загадчык кафедры філалогіі УА «Баранавіцкі дзяржаўны ўніверсітэт», кандыдат педагагічных навук, дацэнт

16. А. Демьер. Фотография и литература

Титов Василий Степанович, старший преподаватель кафедры литературы и межкультурных коммуникаций УО «Могилёвский государственный университет имени А.А. Кулешова»

17. Угроза каталано-турецкого союза первой трети XIV в. для латинских государств Восточного Средиземноморья

*Фролов Никита Витальевич, студент 4 курса исторического факультета УО «Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины»
Шпет Михаил Михайлович, учитель истории ГУО «Средняя школа № 19 г. Гомеля»*

18. Некоторые проблемы в оценке стратегии и тактики политических партий Беларуси по разрешению аграрного вопроса в начале XX в.

Шардыко Игорь Владимирович, директор Института повышения квалификации и переподготовки УО «Могилёвский государственный университет имени А.А. Кулешова», кандидат исторических наук, доцент

19. Коммуникативный стиль как неотъемлемый компонент национально-культурного пространства

Шевцова Алеся Константиновна, заведующий кафедрой романо-германской филологии УО «Могилёвский государственный университет имени А.А. Кулешова», кандидат филологических наук, доцент

20. Экономические отношения западно-малоазийских бейликов с латинскими странами Восточного Средиземноморья во второй половине XIII – первой половине XIV вв.

Шпет Михаил Михайлович, учитель истории ГУО «Средняя школа № 19 г. Гомеля»

Секцыя № 5 (аўд. 320)
**МАСТАЦКАЯ ЛІТАРАТУРА БЕЛАРУСІ, ЗАМЕЖЖА І
ЭМІГРАЦЫІ: ГІСТОРЫЯ, СУЧАСНЫ СТАН,
ПЕРСПЕКТЫВЫ**

Кіраўнікі:

Гоўзіч Ірына Мікалаеўна, загадчык кафедры беларускай і замежнай літаратуры УА «Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя Максіма Танка», кандыдат філалагічных навук, дацэнт

Макарэвіч Аляксандр Мікалаевіч, прафесар кафедры літаратуры і міжкультурных камунікацый УА «Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя А.А. Куляшова», доктор філалагічных навук, дацэнт

1. Национально-культурная идентичность в современной русскоязычной поэзии Беларуси

Лавшук Оксана Анатольевна, доцент кафедры литературы и межкультурных коммуникаций УО «Могилёвский государственный университет имени А.А. Кулешова», кандидат филологических наук, доцент

2. Твор аб «зломным часе»

Караткоў Мікалай Мікалаевіч, выкладчык УА «Магілёўскі інстытут Міністэрства ўнутраных спраў Рэспублікі Беларусь», кандыдат філалагічных навук, дацэнт

3. Творчая асоба як аб'ект мастацкага адлюстравання ў прозе В. Карамазава

Налётава Наталля Мікалаеўна, аспірант кафедры літаратуры УА «Віцебскі дзяржаўны ўніверсітэт імя П.М. Машэрава», стажор малодшага навуковага супрацоўніка НДС, магістр філалагічных навук

4. «Вершы зараз нікому не патрэбны...»: праблема творчасці, арганізацыйна-літаратурныя клопаты У. Дубоўкі ў яго лістах да А. Бабарэкі (канец 1920-х гг.)

Макарэвіч Аляксандр Мікалаевіч, прафесар кафедры літаратуры і міжкультурных камунікацый УА «Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя А.А. Куляшова», доктор філалагічных навук, дацэнт

5. Паэма К. Крапівы «Хвядос – чырвоны нос»: ідэйна-мастацкі змест Борбат Таццяна Іванаўна, загадчык кафедры літаратуры і міжкультурных камунікацый УА «Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя А.А. Куляшова», кандыдат філалагічных навук, дацэнт

- 6. Віленскі перыяд жыцця і дзейнасці Ф. Скарыны ў рамане-эсэ А. Лойкі «Францыск Скарына, або Сонца Маладзіковае»**
Чмаравя Марына Іванаўна, дацэнт кафедры літаратуры і міжкультурных камунікацый УА «Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя А.А. Куляшова», кандыдат філалагічных навук, дацэнт
- 7. Раман «Кентаўры» Васіля Гігевіча як эстэтычны феномен**
Навасельцава Ганна Віктараўна, дацэнт кафедры літаратуры УА «Віцебскі дзяржаўны ўніверсітэт імя П.М. Машэрава», кандыдат філалагічных навук, дацэнт
- 8. Гатычная традыцыя і сродкі яе выяўлення ў апавяданнях і рамане Людмілы Рублеўскай «Скокі смерці»**
Рак Марыя Сяргееўна, выкладчык кафедры беларускай і замежнай літаратуры УА «Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя Максіма Танка»
- 9. Вобразная палітра Янкі Сіпакова і Анатоля Вярцінскага: параўнальны аспект**
Гоўзіч Ірына Мікалаеўна, загадчык кафедры беларускай і замежнай літаратуры УА «Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя Максіма Танка», кандыдат філалагічных навук, дацэнт
- 10. Библия как прецедентный текст в художественной парадигме современной русскоязычной поэзии Беларуси**
Сердюкова Екатерина Ивановна, старший преподаватель кафедры литературы и межкультурных коммуникаций УО «Могилёвский государственный университет имени А.А. Кулешова», магистр филологических наук
- 11. Жанравыя эксперыменты ў беларускім рускамоўным рамане другой паловы ХХ стагоддзя**
Палукошка Вольга Іванаўна, загадчык Вучэбна-навуковай лабараторыі беларускага фальклору (ВНЛБФ) кафедры тэорыі літаратуры філалагічнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта
- 12. «Новый лишний» герой в повести А. Андреева «Пустота»**
Пасютина Юлия Николаевна, старший преподаватель УО «Витебский государственный технологический университет», кандидат филологических наук
- 13. Праблемна-тэматычны дыяпазон сучаснай беларускай эсэістыкі**
Бажок Ірына Аляксандраўна, асістэнт кафедры беларускай літаратуры УА «Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Францыска Скарыны», кандыдат філалагічных навук

Секция № 6 (аўд. 355)

СУСВЕТНАЯ МАСТАЦКАЯ ЛІТАРАТУРА І АКТУАЛЬНЫЯ ПРАБЛЕМЫ ЛІТАРАТУРАЗНАЎСТВА

Кіраўнікі:

Авдейчик Людмила Леонидовна, доцент кафедры русской литературы Белорусского государственного университета, кандидат филологических наук, доцент

Таркан Наталья Евгеньевна, доцент кафедры литературы и межкультурных коммуникаций УО «Могилёвский государственный университет имени А.А. Кулешова», кандидат филологических наук, доцент

1. Роль Георгия Конисского в духовной эволюции Александра Пушкина

Сомов Сергей Эдуардович, доцент кафедры литературы и межкультурных коммуникаций УО «Могилёвский государственный университет имени А.А. Кулешова», кандидат филологических наук, доцент

2. Русская литература XVIII века и открытие своей «народности»

Чернова Мария Станиславовна, доцент кафедры литературы и межкультурных коммуникаций УО «Могилёвский государственный университет имени А.А. Кулешова», кандидат филологических наук, доцент

3. Образ Владимира Соловьёва в мемуарной прозе Андрея Белого

Авдейчик Людмила Леонидовна, доцент кафедры русской литературы Белорусского государственного университета, кандидат филологических наук, доцент

4. «В начале был сад...»: жанровое своеобразие «Мемуаров о детстве» Т. Толстой

Шпаковский Игорь Иванович, доцент кафедры русской литературы Белорусского государственного университета, кандидат филологических наук, доцент

5. Мадэль значнага дарослага ў сучасных падлеткавых творах

Пятроўская Тацяна Міхайлаўна, аспірант УА «Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Францыска Скарыны», выкладчык ГДПк імя Л.С. Выгоцкага

6. Сказочный дискурс повести Е. Замятина «Уездное»

Таркан Наталья Евгеньевна, доцент кафедры литературы и межкультурных коммуникаций УО «Могилёвский государственный университет имени А.А. Кулешова», кандидат филологических наук, доцент

7. Общество будущего в романе О. Хаксли «О дивный новый мир»

Пинчукова Татьяна Петровна, старший преподаватель кафедры романо-германской филологии УО «Могилёвский государственный университет имени А.А. Кулешова»

8. Некоторые общие черты в творчестве У. Теккерея и А. Мрья

Шишкова Наталья Юрьевна, преподаватель кафедры мировой литературы и иностранных языков УО «Полоцкий государственный университет»

9. Векторы исследования мотива самоубийства в творчестве У. Шекспира

Зелезинская Наталья Станиславовна, старший преподаватель кафедры теории и практики перевода факультета социокультурных коммуникаций Белорусского государственного университета

10. Принцип контраста как способ организации женской прозы

Тригук Марина Олеговна, доцент кафедры русского языка для иностранных граждан УО «Минский государственный лингвистический университет», кандидат филологических наук

11. Симметричный и асимметричный биморфизм в русском фольклоре и литературе

Альшевская Анна Сергеевна, аспирант кафедры теории литературы филологического факультета Белорусского государственного университета, магистр литературоведения

Секцыя № 7 (аўд. 408)

**АКТУАЛЬНЫЯ ПЫТАННІ МЕТОДЫКІ ВЫКЛАДАННЯ
ГУМАНІТАРНЫХ ДЫСЦЫПЛІН. ІНАВАЦЫЙНЫЯ
ТЭХНАЛОГІІ Ў ВЫШЭЙШАЙ І СЯРЭДНЯЙ ШКОЛЕ.
АКТУАЛЬНЫЯ ПЫТАННІ МЕТОДЫКІ ВЫКЛАДАННЯ
ЗАМЕЖНЫХ МОЎ. АСАБЛІВАСЦІ ВЫКЛАДАННЯ РУСКАЙ
МОВЫ ЯК ЗАМЕЖНАЙ**

Кіраўнікі:

Саўко Уладзімір Паўлавіч, дацэнт кафедры мовазнаўства і лінгвадыдактыкі УА «Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя Максіма Танка», кандыдат педагагічных навук, дацэнт

Іванова Ірына Рэмуальдовна, старшы прэподаватэль кафедры псіхалогіі УО «Могилёвский государственный университет имени А.А. Кулешова»

1. Использование развивающих технологий на уроках русского языка в средней школе

Кудрявцева Ольга Сергеевна, учитель белорусского языка и литературы УО «Могилёвский государственный областной лицей № 2»

2. Приёмы работы в рамках дифференцированного обучения русскому языку

Цумарева Екатерина Валерьевна, магистрант кафедры общего и славянского языкознания УО «Могилёвский государственный университет имени А.А. Кулешова»

3. Фарміраванне метапрадметных кампетэнцый на ўроках беларускай мовы праз узбагачэнне слоўнікавага запасу вучняў

Пышнюк Алена Аляксееўна, настаўнік беларускай мовы і літаратуры ДУА «Сярэдняя школа № 23 г. Магілёва»

4. Проектный метод как фактор формирования ключевых компетенций учащихся на уроках английского языка

Платонова Татьяна Владимировна, учитель английского языка ГУО «Средняя школа № 37 г. Могилёва»

5. Метад праектаў як сродак фарміравання камунікатыўных уменняў на ўроках беларускай літаратуры

Жвалевіч Таццяна Мікалаеўна, настаўнік беларускай мовы і літаратуры ДУА «Сярэдняя школа № 37 г. Магілёва»

Платонава Таццяна Уладзіміраўна, настаўнік англійскай мовы ДУА «Сярэдняя школа № 37 г. Магілёва»

6. Инновационные технологии в преподавании психологии как фактор успешности обучения студентов-гуманитариев

Иванова Ирина Рэмуальдовна, старший преподаватель кафедры психологии УО «Могилёвский государственный университет имени А.А. Кулешова»

Биндасова Ольга Владимировна, преподаватель кафедры психологии УО «Могилёвский государственный университет имени А.А. Кулешова»

7. Особенности заданий, направленных на формирование, развитие и проверку читательской грамотности учащихся

Бальцевич Юлия Николаевна, учитель русского языка и литературы ГУО «Средняя школа № 21 г. Могилёва», магистр филологических наук

8. Экскурсия-квест как одна из форм активного взаимодействия со студентами

Гончарова Наталья Николаевна, педагог дополнительного образования сектора культурно-досуговой работы со студентами отдела воспитательной работы с молодёжью УО «Могилёвский государственный университет имени А.А. Кулешова»

9. Андрагогический подход к преподаванию иностранного языка на курсах повышения квалификации и переподготовки кадров

Угликова Ирина Валерьевна, старший преподаватель кафедры иностранных языков УО «Могилёвский государственный университет имени А.А. Кулешова»

10. Сістэма вучэбнай работы па развіцці самастойнасці і творчай актыўнасці на уроках беларускай літаратуры

Кароза Таццяна Віктараўна, аспірант УА «Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя Максіма Танка»

11. Навучанне фразеалагічным нормам на ўроках беларускай мовы ў Х класе

Саўко Іна Эдуардаўна, дацэнт кафедры рыторыкі і методыкі выкладання мовы і літаратуры Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, кандыдат педагагічных навук, дацэнт

Саўко Уладзімір Паўлавіч, дацэнт кафедры мовазнаўства і лінгвадыдактыкі УА «Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя Максіма Танка», кандыдат педагагічных навук, дацэнт

12. Медыяадукацыя і медыякампетэнтнасць як важныя складнікі выкладання гуманітарных дысцыплін у сярэдняй школе XXI стагоддзя

Лагуценкава Таццяна Мікалаеўна, настаўнік беларускай мовы і літаратуры ДУА «Сярэдняя школа № 1 г. Бялынічы імя М.І. Пашкоўскага»

13.Інтэлектуальная гульня «Брэйн-рынг» як адна з формаў арганізацыі актыўнай пазнавальнай дзейнасці навучэнцаў
Федарцова Кацярына Рыгораўна, дацэнт кафедры замежных моў УА «Беларускі гандлёва-эканамічны ўніверсітэт спажывецкай кааперацыі», кандыдат філалагічных навук, дацэнт

14.Вывучэнне творчасці Міхася Стральцова ў школе: культуралагічны аспект
Пучынская Таццяна Міхайлаўна, загадчык кафедры філалогіі УА «Баранавіцкі дзяржаўны ўніверсітэт», кандыдат педагагічных навук, дацэнт

15.Использование преподавателем интернет-ресурса iSLCollective.com для подготовки к учебным занятиям
Толкачёва Кристина Юрьевна, преподаватель кафедры мировых языков УО «Витебский государственный университет имени П.М. Машерова»

16.Проблемное обучение как способ развития когнитивных способностей учащихся
Найдёнова Алла Александровна, преподаватель иностранных языков УО «Могилёвский государственный колледж искусств»

17.Выкарыстанне сродкаў музейнай педагогікі пры выкладанні беларускай літаратуры ў навучальных установах
Грынько Святлана Дзмітрыеўна, старшы выкладчык кафедры прыродазнаўчых і лінгвістычных дысцыплін і метадык іх выкладання УА «Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы»

18.Особенности обучения профессиональному английскому магистрантов нелингвистических специальностей
Алейникова Ольга Сергеевна, старший преподаватель кафедры мировых языков УО «Витебский государственный университет имени П.М. Машерова»
Атаева Мамаджан Джумамаырадовна, магистрант УО «Витебский государственный университет имени П.М. Машерова»

19.Ошибки в изучении русской графики иностранными студентами
Резвина-Фаверо Ирина Анатольевна, преподаватель лингвистического лицея Раймондо Франкетти Джордано Бруно (Италия, Венеция, г. Местре)

20.Использование методов и приёмов развития критического мышления на уроках русского языка и литературы
Ремесленникова Галина Викторовна, учитель русского языка и литературы высшей категории ГУО «Средняя школа № 1 г. Бельничы имени Н.И. Пашковского»